

1921 (пачалося 3 мая ноччу) было рэакцыяй на неспрыяльныя для мясц. палякаў вынікі плебісцыту 20.3.1921. У ходзе паўстання баставалі 190 тыс. рабочых, з іх 60 тыс. выступілі са зброяй. Паўстанцы авалодалі шэрагам паветаў, утварылі Вярх. ўладу, Выканаўчы к-т і Гал. камандаванне, да канца чэрв. супраціўляліся герм. войскам, што прыбылі сюды. Па патрабаванні Антанты ў сярэдзіне чэрв. — 5 ліп. ваен. сілы паўстанцаў і герм. войскі эвакуіраваны з рэгіёна. С.п. 1919, 1920, 1921 падштурхнулі Савет Лігі Нашай прыняць 12.10.1921 рашэнне аб перадачы Польшчы 29% усёй тэр. Верхняй Сілезіі з 46% насельніцтва.

СІЛЕЗСКІЯ ПАЎСТАННІ ТКАЧОЎ. Паўстанне 1793 адбылося ў сак. — красавіку ў горных акругах Сілезіі (тады уваходзіла ў склад Прусіі). Пачалося стыхійна ў г. Шомбург, перарасло ў барацьбу супраць прускіх феад.-прыгонніцкіх парадкаў і ахапіла каля 20 тыс. чал. Было жорстка задушана прускімі войскамі. Паўстанне 1844 адбылося 4—6 чэрв. ў горных паселішчах Сілезіі і выклікана празмернай эксплуатацыяй рабочых прадпрымальнікамі-мануфактурыйстамі і мясц. памешчыкамі, якія спаганялі з ткачоў падатак за права займацца промысл. працай. Штуршком да выступлення паслужылі скарачэнне аплаты працы рабочым і пагаршэнне іх становішча з прычыны неураджаю. Паўстанне задушана.



Н. Сілівановіч. Дзеці ў двары. 1870-я г.

СІЛЕЗСКІЯ ШКОЛЫ, дзве літаратурныя школы ў Германіі ў 17 ст. Назва ад цэнтра літ. суполак у сілезскім г. Брэслаў. Заснавальнік першай С.ш. паэт М.Опіц, які першы пачаў пісаць філас. грамадз. лірыку на няг. мове, паслядоўна правёў сілаба-танічную рэформу і напісаў трактат па паэтыцы «Кніга пра нямецкае майстэрства паэзіі» (1624). Ён вызначыў стыль паэтаў гэтай школы, у творчасці якіх рысы барока спалучаліся з элементамі класіцызму, рацыяналіз-

мам і афарыстычнасцю формы (П.Флемінг, Ф. фон Логаў). Асн. праблематыка — 30-гадовая вайна, адказнасць чалавека перад часам, айчынай і сабою. Другая С.ш. ўзнікла ў 2-й пал. 17 ст. (К.Г.Гофмансвальдаў, Д. фон Лоэнштайн, К.Грыфіус) і належыць да барока. Яе стыль адзначаны моцным уплывам марынізму і прэцыёзнай літаратуры, адметны складанай метафарычнасцю, маляўнічасцю, музычнасцю і вытанчанасцю формы. Асн. тэмы — марнасць быцця і велічнасць чалавечага духу, каханне, а таксама геданізм і эратычныя матывы. Абедзве С.ш. з'явіліся фундаментам класічнай няг. паэзіі.

Літ.: Сініло Г.В. Немецкая літаратура XVII в. // Разумовская М.В., Сініло Г.В., Солодовников С.В. Літаратура XVII—XVIII вв. Мн., 1989. Г.В.Сініла.

СІЛІВАНОВІЧ Нікадзім Юр'евіч (25.12.1834, в. Цындавічы Вілейскага р-на Мінскай вобл. — 1919), бел. жывапісец. Акад. Пецябургскай АМ (1876). Вучыўся ў Пецябургскай АМ (1859—66), скончыў клас мазаікі (1870) і выкладаў у акадэміі. У 1863 атрымаў званне вольнага мастака і вярнуўся на Беларусь. У 1864 запрошаны Лідскім павятовым праўленнем для афармлення правасл. храмаў. У гэты перыяд пісаў абразы (у т.л. Аляксандра Неўскага, 1864) і партрэты царк. дзеячаў. У 1866 за новыя работы яму прысвоена званне класнага мастака III ступені. У летнія месяцы наведваў радзіму, напісаў карціны «Галава дзючынкі», «Партрэт бацькі», «Партрэт яўрэя», «Пастух са Свянцяншчыны», адметныя вастрынёй псіхал. і сац. характарыстык. У 1874 атрымаў

званне класнага мастака I ступені. У 1876 разам з І.Лавярэцкім стварыў мазаічную кампазіцыю «Тайная вячэра» для гал. іканастаса Ісакіеўскага сабора ў Пецябургу. У творчасці С. раскрыўся пераход ад класіцызму да рэалізму. Сярод інш. твораў: «Дзеці ў двары», «У школу», «Мужычынскі партрэт», «Партрэт Русецкайтэ», «Павітовы стараста», «Салдат і хлопчык».

Літ.: Дробава Л.Н. Беларускія мастакі XIX ст. Мн., 1971. В.А.Трыгубовіч.

СІЛІКАГЭЛЬ (ад лац. *silex* крэмень + *гель*), мікрапорыстая белая маса, атрыманая пры высушванні гелю палікременіскай к-ты; гідрафільны сарбент. Паводле хім. саставу С. — *крэмнію дыаксід* SiO_2 (крэменязём). Таварны С. — паўпразрысты або мелападобныя зярніты белага ці жаўтаватага (з-за прымесей) колеру. Мас ял. ўздельную паверхню, нязначную асабістую каталітычную актыўнасць. Выкарыстоўваюць для асушвання, ачысткі і раздзялення хладоаў, спіртоў, амінакіслот, вітамінаў, антыбіятыкаў і інш., як адсарбент у храматаграфіі, носьбіт для каталізатараў.

СІЛІКАТНАЯ ЦЭГЛА, цэгла, атрыманая прасаваннем увільготненай сумесі кварцавага пяску (90—92%) і гашанай вапны (8—10%) з наступнай апрацоўкай у *аўтаклаве*. Па мех. уласцівасцях набліжана да глінянай абпаленай цэглы, але менш вода- і гарачаўстойлівая.

Аўтаклаўная апрацоўка адбываецца пры т-ры 175—190 °C і ціску 0,8—16 МПа, пасля чаго С.ц. 10—12 сут вытрымліваецца на паветры для *карбанаізацыі* вапны. Вырабляюць адзінарную (250 × 120 × 65 мм), модульную (250 × 120 × 88 мм), а таксама у выглядзе пустэцельх сілікатных блокаў (250 × 120 × 138 мм). Выкарыстоўваюць для муроўкі вонкавых і ўнутр. канструкцый у надземнай частцы будынкаў з нармальным і вільготным рэжымам эксплуатацыі. І.І.Леановіч.

СІЛІКАТНЫ БЕТОН, сумесь вапнава-крэменязёмістага вяжучага рэчыва, неарган. запаўняльнікаў і вады; тып *бетону*. Атрымліваюць тэрмаапрацоўкай у *аўтаклаве* пры т-ры 175—200 °C. Па ўласцівасцях набліжаны да бетону на партландцеменце (гідраўл. вяжучае рэчыва, найб. распаўсюджаны від *цементу*).

У якасці вяжучага рэчыва ў С.б. выкарыстоўваюць танкамолатыя сумесі паветр. (гідраўл.) вапны з матэрыяламі, што маюць крэменязём; запаўняльнікі — прыродныя або штучныя пяскі. Адрозніваюць цяжкія С.б. (шчыльнасць 1800—2200 кг/м³) для вырабу сцэнавых панэлей і блокаў, элементаў перакрышсяў, лесвічных маршаў і лёгкія (шчыльнасць 300—1800 кг/м³) для буд-ва агараджальных канструкцый, у якасці ўцяпляльніка. І.І.Леановіч.

СІЛІКАТНЫ КЛЕЙ, водны раствор сілікату (гл. *Сілікаты*) натрыю ці калію з напаўняльнікамі і мадыфікуючымі дабавкамі. Выкарыстоўваюць для склейвання паперы і кардону (С.к. канцылярскі), керамікі, шкла і інш. матэрыялаў.

СІЛІКАТНЫЯ ФАРБЫ, суспензіі пігментаў, напаўняльнікаў і інш. дабавак у водным раствору *сілікатаў* шчолачных металаў (шкле вадкім). Для атрымання С.ф. звычайна выкарыстоўваюць каліевае вадкае шкло $\text{K}_2\text{O} \cdot m\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($m \geq 3, n = 2—5$), шчолача- і святлоўстойлівыя пігменты і напаўняльнікі, нераважна аксіды, гідраксіды і карбанаты цынку, жалеза, алюмінію і тытану, метал. парашкі. Наносяць С.ф. на паверхню пры дапамозе распыляльніка, пендзя або валіка ў 2—3 слоі. Утвараюць даўгавечныя вогнезасцерагалыя пакрышці. Выкарыстоўваюць у буд-ве для